

«А Евангелле прачытай са страхам і заміраннем...»

Сёлета спаўняеца 440 гадоў друкарні Мамонічаў, якая мела важнае грамадскае і культурнае значэнне ў жыцці Беларусі апошній чвэрці XVI — першай чвэрці XVII стагоддзя.

Друкарня, якую арганізаваў Пётр Мсціславец на сродкі шляхціцаў Зарэцкіх, знаходзілася ў дому заможных віленскіх гардзян, братоў Лука і Кузьмы Мамонічаў, а пазней — у дому іх спадчынніка Лявона, сына Кузьмы. Манапалізаўшы выпуск і продаж кніг, друкарня, па сутнасці, выконвала функцыі «дзяржаўнага выдавецтва». Яе прадукцыя разыходзілася не толькі па Вялікім Княстве Літоўскім, але і сярод сучасных народных казак.

У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральны навуковы бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі захоўваеца 11 экзэмпляраў сямі выданняў друкарні Мамонічаў.

У 1575 г. выйшла ў свет першая кніга — *Евангелле напрастольнае*, напісаная на царкоўнаславянскай мове. У паслюдоў да яе П. Мсціславец пісаў, што сумніваўся ў сваіх сілах, «бояхся начати» друкаўшы «сію святую кнігу», але «аше и един талант вверен будет кто, не ленитися подобает, но прилежно делати». Сапраўды, *Евангелле* атрымалася арыгінальным і прыгожым, стала ўзорам для наступных выданняў. У 1576 г. выйшаў так званы *Псалтыр з чырвоными кропкамі*. Абвода гэтая выданні П. Мсціслаўца надрукаваны буйным прыгожым шрыфтам на якаснай паперы з шырокімі палямі. Заставкі падобныя да заставак Івана Фёдарава, толькі выкананыя чорным штыром на белым фоне, што нагадвае беларускі народны арнамент. З элементамі беларускіх мініяцюраў, хация і ў заходне-еўрапейскім стылі, выкананы і гравюры-ілюстрацыі з выявамі Мацвея, Марка, Лука, Іаана. Гэта першыя вобразы евангелістаў у беларускіх старадруках.

Цікавым пададзенням асобнік *Псалтыра* 1576 г., які захоўваеца ў фондзе ЦНБ НАН Беларусі. Раней кніга знаходзілася ў бібліятэцы Маскоўскай духоўнай акадэміі, а да гэтага — у Маскоўскай сінадальнай бібліятэцы, пра што сведчаць штамп і ярлык на асобніку. Дарэчы, экзэмпляр не захоўваўся цалкам. Да нас ён дайшоў у такім выглядзе: пачатак і канец рукапісныя, а ў сярэдзіне кнігі — фрагменты арыгінальнага тэксту,

наклееныя на паперу больш позняга часу. Замест гравюры «Цар Давід», якая не захавалася, прыпленена мініяцюра на той жа сюжэт, намаліваная чорнай тушшу і акварэльнымі фарбамі. Выява на мініяцюре нагадвае вобраз легендарнага аўтара псалмоў з ілюстрацыі Пятра Мсціслаўца, але выканана яна ў спрошчанай форме. Цар Давід тут больш падобны да цара з народных казак.

Евангелле напрастольнае 1575 г. прадстаўлена ў кнігазборы акадэмічнай бібліятэкі двума экзэмплярамі. У адным захоўваецца гравюры, у другім стручаная гравюра з выявай Іаана. На апошнім асобніку стаіць штамп: «Собственное собрание старопечатных и рукописных книг Стефана Фёдоровича Севастьянова». Патомныя стараабраднікі Стэфан Севасцьянав (1872 — 1944) і яго сын Міхаіл (1928 — 2006) жылі ў Раствове-на-Доне, былі знаўцамі і калекцынерамі старадрукаваных і рукапісных кніг. Некаторыя выданні з іх значнага кнігазбору ЦНБ НАН Беларусі набылі ў 1973 — 1992 гг. у Міхаіла Севасцьянава.

Пасля выдання *Евангелля*, Часлоўца і *Псалтыра* Пётр Мсціславец быў вымушаны пакінуць друкарню. Ён застаўся ў гісторыі нацыянальнай культуры як таленавіты майстар, стваральнік самабытнай школы гравюры.

Кузьма і Лука Мамонічы былі спрытынімі прадпрымальнікамі, іх вельмі цікавіў збіткі кніг. Дзякуючы сваёй умелай «палітыцы» яны неаднаразова атрымлівалі каралеўскія прывілеі на права выпускання рэлігійных і свецкіх выданні, прадаваць іх унутры краіны і бяспошлінна вывозіць за мяжу. Але найбольш значным у дзейнасці Мамонічаў было друкаванне важкіх дзяржаўных дакументаў: *Трыбунал* 1586 г. і *Статута Вялікага Княства Літоўскага* (1-е выданне — 1588 г.).

У кнігазборы ЦНБ НАН Беларусі знаходзіцца польскамоўнае перавыданне *Статута* 1619 г. У ім змешчаны дзве арыгінальныя гравюры: схема генеалагічнага дрэва чалавека і выява, магчыма, Любінскага сейма (захаваўся толькі фрагмент), дарэчы, гэта

адна з першых кніжных гравюр на гістарычную тэму. На асобніку знаходзіцца штамп: «Bibliotheque S. M. Goldstein. St. Peterbourg». Сальвіян Маўрыкіевіч Гальштэйн з 1888 г. выкладаў у Імператарскім археалагічным інстытуце, быў скарбным яўрэйскага гісторыка-этнографічнага таварыства, супрацоўнічалаў у Яўрэйскай энцыклапедыі і ўсё жыццё збиралі ўнікальныя кнігі. У 1926 г. яго кнігазбор набыла Беларуская дзяржаўная бібліятэка (цяпер Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Беларусь), пэўна, там *Statut* знаходзіўся да вайны. Як вядома, у час акупации Мінска частка кніг з дзяржаўных бібліятэк была вывезена ў Германію, а па заканчэнні вайны некаторыя з іх былі вернуты. Тады, відаць, асобнік трапіў у запаснікі Урадавай бібліятэкі БССР (цяпер Прэзідэнцкая бібліятэка Рэспублікі Беларусь), а пазней разам з іншымі кнігамі быў перададзены аддзелу рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі.

З 1582 па 1601 гг. друкарня Мамонічаў ужо не мела такіх выдатных майстроў, як П. Мсціславец, таму якасць выданняў пайшла на спад. Гэты перыяд у калекцыі аkadэмічнай бібліятэкі прадстаўлены выданнямі *Евангелля вучыцельнага* 1595 г., *Апостала* (3-е выд.) пасля 1595 г. і *Евангелля напрастольнага* 1600 г.

Евангелле вучыцельнае 1595 г. уяўляе сабой перадрук *Заблудаўскага Евангелля* 1569 г., ад якога адрозніваеца толькі тытульным аркушам і прадмовай. Існуе два выданні *Евангелля* 1595 г. (адно з нумарацыяй аркушаў, другое — без), абодва ёсць у кнігазборы бібліятэкі. Як вядома, амаль ва ўсіх экзэмплярах *Евангелля* 1595 г. былі знішчаны аркушы з тытулам і прадмовай, што рабілася для таго, каб выдаць гэтую кнігу за больш раннюю *Заблудаўскую Евангелле* 1569 г. У нашых асобніках першыя аркушы таксама адсутнічаюць.

Разам з *Евангеллем* і *Псалтыром* вялікай папулярасцю ў хрысціян карыстаўся *Апостол*. Яго ў 1590-я гады Мамонічы выдавалі троі разы. У кнігазборы ЦНБ НАН Беларусі захоўваеца два экзэмпляры трэцяга выдання. Асобнікі



Евангелле напрастольнае. Вільня, 1575 г.

вылучаюцца разнастайнімі арнаментальнымі ўпрыгожваннямі: застаўкі ідуць амаль адна за адной, на асобных аркушах — па дзве плеценіі канцоўкі (гэта апрача іншыя). На апошнім аркушы кнігі павінен быў змішчацца тэкст каралеўскага прывілея («*Апостал з прывілеем*»). На жаль, у нашых асобніках прывілей не захаваўся.

У 1600 г. (у ліпені і ў жніўні) Мамонічы ў чарговы раз выдалі *Евангелле напрастольнае*, да якога былі зроблены копіі з гравюраў Пятра Мсціслаўца. У калекцыі бібліятэкі знаходзіцца жнівеньская, так званае *Евангелле з сігнатурамі*. Напрыканцы існавання друкарні, ужо пры Лявону Мамонічу, былі надрукаваны *Трыёдзь каляровая* і *Трыёдзь поснай* 1609 г., якія прызначаліся на продаж у Москву. Два экзэмпляры *Трыёдзь поснай* захоўваюцца ў бібліятэцы ЦНБ НАН Беларусі. Гэта перадрук маскоўскай *Трыёдзі* 1589 г., аднак у ім адсутнічаюць «Жыцце Марыі Егіпецкай» і «*Апавесць* аб нашэсці персаў на Царград». У адным з экзэмпляраў *Трыёдзі поснай* Константын Кирьяков (відавочна, стараабрадец) не згадзіўся з такім няпоўным варыянтам і ўласнаручна ўпісаў важкія для яго раздзелы, аздобіўшы тэкст сваімі немудрагелістымі застаўкамі і канцоўкамі.

Да апошняга перыяду дзейнасці друкарні адносіцца і польскамоўнае перавыданне *Статута* 1619 г. З другой паловы 20-х гадоў XVII стагоддзя друкарня пераходзіць да базыльян.

Узгаданыя кнігі дайшлі да нас у пераплётах больш позняга часу, бо нумарацыя і ранейшыя рукапісныя запісы на іх частковы зrezаныя. Каштоўную інфармацыю паведамляюць рукапісныя запісы, пакінутыя на кніжных старонках.

Яны захавалі імёны былых уладальникаў і чытачоў, якія жылі ў XVII — XIX стст. Некаторыя кнігі пераходзілі ад аднаго уладальника да другога і падпісваліся некалькі разоў. Самая вялікая колькасць запісаў зроблена на *Апостоле*.

Старадрукі перадавалі дзесяцім у якасці бацькоўскага благасловення: «Отеческое благословение Агапита Бусуркина книгою, книга *Триоть постная* принадлежит Ефиму Бусуркину. 1864». Кнігі ўкладалі ў царкву для адпушчэння грахоў і памінання, такім чынам уладальнікі кніг клапаціліся пра свою душу: «Слезно вас, братия моя возлюбленная, прошу... помянуть... раба божия Михаила». На іх старонках указвалі даты нараджэння і смерці сваякоў: «Переставилась раба божая Наталья Кондратьевна месецда марта во 2-рые день 1845 года». Пра кошт выданняў паведамляюць наступныя запісы: «Сея книга стоит 26 руб; Сия книга... куплена за золотых десять...».

Нарэшце, пра вялікую духоўную каштоўнасць кнігі і вялікай значнасці чытання Свяшчэннага пісання сведчыць заключны наказ ва ўкладным запісе канца XVI — пачатку XVII ст.: «А Евангелие сие прочитай со страхом и с трепетом, и с великим брежением, як пред самым Христом и Богом предстоиши».

17 красавіка ў Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адкрылася выстаўка «Надрукавана ў дому Мамонічаў», дзе дэманструюцца кнігі з фондаў дзвюх буйнейшых бібліятэк дзяржавы — НББ і ЦНБ НАН Беларусі. Экзэмпляры акадэмічнай бібліятэкі можна пабачыць і на віртуальнай выстаўцы «К 440-летию типографии Мамонічей», прадстаўленай на сайце *libarts.basnet.by*.

Алена Цітавец